

СЯЛО Ё ПАРАДКУ, КРАІНА Ё ДАСТАТКУ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Разам з тым некаторыя рэчы, якія мы ўбачылі падчас рэйду, выклікалі пытанні. У адной з гаспадарак Шумілінскага раёна хлебарабы чакаюць неабходны «агрэгат» для зернесушылкі аж з... Турцыі. Хоць сушылка айчынная. Няўжо вытворца не мог паклапаціцца, каб праблем у вясцоўцаў з запчасткамі не было? Салідныя кампаніі, каб выйсці пераможцамі ў канкурэнтнай барацьбе, цяпер практыкуюць пастаўкі неабходных кампанентаў падчас эксплуатацыі іх тэхнікі...

У пракуратуры Віцебскай вобласці, дарэчы, плануецца зрабіць аналіз рацыянальнага набыцця і выкарыстання сельскагаспадарчых машын.

Хацелі, але не змаглі

У Полацкім раёне ў гаспадарцы, куды мы заехалі, на камбайне працаваў пенсіянер. У гэтым няма ніякага парушэння, тым больш што людзі на жніве ў дэфіцыце. Але пры камбайнерах не было дакумента, які пацвердзіў бы яго права кіраваць тэхнікай. А гэта ўжо, мякка кажучы, непарадак. Мужчына прызнаўся, што яго, да таго ж, не аформілі на часовую працу... Супрацоўніца МНС, у сваю чаргу, заўважыла, што вогнетушыцелі пры тэхніцы былі ў непрацоўным стане і не было побач ні вады, ні іншых сродкаў, каб пагасіць агонь, калі пажар, не дай бог, узнікне.



На поле прыехаў кіраўнік гаспадаркі. Высветлілася, што гаспадарка мае ўсяго чатыры камбайны, на жніве толькі два з іх...

Нават мне, чалавеку, далёкаму ад сельскай гаспадаркі, кинулася ў вочы, што збожжавае вырасла з травой. Кіраўнік растлумачыў, што пасадзілі травы, а вырасла... збожжа. Проста «звычайны чуд». Чаму на кармавыя не скруцілі тое, што ў полі? Спецыялісты заўважылі, што такі «сухі кактэйль» — добры корм для жывёлы. Кіраўнік адказаў: «Хацелі, але не змаглі, бо было вельмі сыра. І мы сюды не ўлезлі!» На пасадзе чалавек параўнальна нядаўна...

На адной з сушылак зерне падагравалася разам з рамонкамі і іншай травой. Можна, новы від гарбаты на экспарт? Калі без жартаў, то эффект ад такога ўкладу ў агульны каравай сумнеўны.

На іншай планеце

А вось у гаспадарцы Шайтараве Верхнядзвінска-

га раёна можна праводзіць майстар-класы. Не сорамна будзе запрасіць на семінар і вясцоўцаў суседняй Латвіі. Адрасу адчуваецца, што тут дысцыпліна і парадак. Калі параўнаць з убачаным падчас рэйду раней, тут як на іншай планеце.

Дарэчы, аўто з удзельнікамі рэйду «адказны за шлагбаум» не прапусціў. Не пераканалі яго людзі ў форме з пасведчаннямі супрацоўнікаў пракуратуры і міліцыі. Па інструкцыі нельга, і парушаць яе ён не збіраўся ні пры якіх умовах. Выклікаў начальства.

На механізаваным двары тут размешчана шмат тэхнікі. Ва ўсіх камбайнераў дакументы пры сабе. У тым ліку — пасведчання аб павышэнні кваліфікацыі на кіраванне ад беларускага вытворцы («Гомсельмаш»). Такого нават вопытная прадстаўніца пракуратуры вобласці раней не бачыла.

За дзень гаспадарка намалочвае 400—600 тон збожжа. Ураджайнасць — каля 50 цэнтнераў з гектара. Увесь

ураджай збожжавых выкарыстоўваецца для патрэб уласнага буйнога свінакомплексу. Каля сушылкі дзяўчаты ва ўніформе, падобныя на сцюардэс, змятаюць рассыпанае зерне. Загаломак для артыкула падказаў надпіс на адным са збудаванняў: «Калі сяло ў парадку, краіна ў дастатку!» Тут відавочна, што праца пастаўлена на высокі ўзровень. На развітанне нам падзякавалі за візіт. Маўляў, погляд з боку заўсёды карысны і дае магчымасць выправіць недахопы.

Вынікі рэйду пракаментавала **Вольга ГРЫЦКЕВІЧ, старшы пракурор аддзела па наглядзе за выкананнем заканадаўства і законнасцю прававых актаў пракуратуры Віцебскай вобласці:**

— Пра выяўленыя недахопы адрасу па тэлефоне праінфармавала адказных асоб раённага і абласнога ўзроўню. Нельга сказаць, што райвыканкамы не кантралююць ход жніва. Але штодзённы выезд на палі і іншыя захады павінны быць эфектыўнымі.

Сёлета на Віцебшчыне плануецца сабраць не менш за 1,1 мільёна тон збожжа. Улічваючы кліматычную спецыфіку Прыдзвінскага краю, можна сказаць, што жніво тут завершаць пазней, чым у іншых рэгіёнах краіны. Падчас рэйду было відаць, што на некаторых палях яно яшчэ саспявае. Галоўнае, каб не было страт. Інспектарская дзейнасць праваахоўнікаў накіраваная на тое, каб прадухіліць парушэнні, у тым ліку тэхналагічныя.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.
pukshanski@zviazda.by

САБРАЛІ БОЛЬШ ЗА 5 МЛН ТОН ЗБОЖЖА

Уборачная кампанія ў краіне пераступіла экватар і імкліва пачынае рухацца да завяршэння. Паводле апэратыўнай інфармацыі Мінсельгасхарча, у «бітве за ўраджай-2017» аграрыі краіны ўжо адваявалі 5072,2 тысячы тон збожжавых і зернебабовых культур з 64,8% плошчаў. Сярэдняя ўраджайнасць па краіне складае 36 ц/га.

У тройцы лідараў уборачнай гонкі дзве вобласці «мільённіцы». На першым месцы Міншчына, дзе сабралі ўжо 1211,6 тысячы тон збожжа. Далей за ёй па пятах ідуць аграрыі з Брэстчыны з вынікам у 1131,6 тысячы тон збожжа. Замыкае тройку лідараў Гродзенская вобласць з паказчыкам у 897,6 тысячы тон. Найбольшая ўраджайнасць сёння назіраецца, дарэчы, таксама на Гродзеншчыне — 44,3 ц/га. А калі гаварыць у прыватнасці аб Гродзенскім раёне, то ўраджайнасць тут перавышае адзнаку ў 75 ц/га. Па працэнтных суадносінах убранных пасяўных плошчаў першае месца займае Брэсцкая вобласць — 91,7%.

Неабходна адзначыць і тое, што, паводле інфармацыі камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Віцебскага аблвыканкама, да сяўбы азімага рапсу ўжо прыступілі гаспадаркі ўсіх раёнаў вобласці. Работы пачынаюць выконваць масава. Пасяўныя заплававана правесці на 50 тыс. га. Паводле апэратыўных звестак на раніцу 14 жніўня, каштоўнай алейнай культурай ужо засеяна практычна 12% ад агульнай колькасці плошчаў.

Ілья КРЫЖЭВІЧ. kryzhevich@zviazda.by



АЦАЛІ МЯНЕ, КРЫНІЦА



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Тут заўсёды шмат ахвотных далучыцца да таінства, прыняць удзел у хросным ходзе, асвяціць мёд, лекавыя травы, моркву, мак. А яшчэ — дакрануцца да вялікага каменя, які, паводле прыгожай легенды, крышачку не дакінуў каханы прыгажуні Кацярыны з тутэйшага племені асілкаў у саборніцтве за яе руку. І дзяўчына, замест таго каб выйсці замуж за саперніка, ператварылася ў крыніцу, якая дагэтуль радуе людзей. Кажуць, на світанку можна нават убачыць, як каля вады прыгажуня пляце касу. Крыніца вабіць не толькі сваімі казкамі і легендамі, а яшчэ і тым, што тут захавалася тая спрадвечная прыгажосць, якая існавала стагоддзі таму. Унікальнасць прыроды і крыніцы (яна лічыцца эталонам чысціні падземных вод) спрыяла таму, што тут паявіўся Цэнтр экалогіі крынічнай вады і вядуцца работы па стварэнні заказніка.

Свята Макаёў дае магчымасць адчуць сувязь пакаленняў, захапіцца тым, наколькі багатае і цудоўнае наша мінулае. Яго здабыткі ўжо каторы год папулярныя ў славянскіх сырабых, якія вырабляюць свае прысмакі па старадаўніх рэцэптах. Іх сыры, а таксама смачныя сёлетні мёд і шмат чаго не менш карыснага і гаючага можна было пакаштаваць і набыць на гэтым свяце. Каля 50 тысяч чалавек, якія наведалі яго, зарадзіліся здароўем і эмоцыямі на цэлы год. А налета Блакітная крыніца зноў чакае вас у госці.

Нэлі ЗІГУЛЯ. zigulya@zviazda.by
Фота Аноля КЛЕШЧУКА.



Здарэнні

Пенсіянер ехаў без... задняга кола

Такі выпадак адбыўся ў сталіцы. Удзень 70-гадовы мінчанін спрабаваў дабрацца з вёскі дадому на легкавіку без задняга кола.

«Фольксваген Гольф» рухаўся па вуліцы Радыяльнай з тэхнічнай няспраўнасцю — без задняга правага кола. Заўважыўшы задымленне, супрацоўнікі ДАІ Заводскага РУУС сталіцы спынілі аўтамабіль. Па словах кіроўцы 1947 года нараджэння, ён вяртаўся ў Мінск з вёскі, у дарозе ў яго прабіла кола. Ён паклаў яго на задняе сядзенне, а сам вырашыў прадоўжыць рух. А пасля высветлілася, што мужчына ўвогуле не мае права вадзіць машыну, паколькі не прыгодны да кіравання транспартнымі сродкамі па медыцынскіх паказчыках. Машыну даставілі па месцы жыхарства кіроўцы эвакуатарам.

Мужчына загінуў на палігоне

Адбылося гэта трагічнае здарэнне ў Асіповіцкім раёне.

Мужчыну, жыхару Асіповіч, быў 31 год. У мясцовасці пад назвай Рэпішча, якая з'яўляецца ваенным палігонам і дзе праводзіць вучэбныя стрэльбы вайсковая часць, ён знаходзіўся разам з роднымі: з сынам і братам. Гэта пры тым, што па пераметры палігона маюцца знакі аб закрыцці ўваходу і ўезду на яго тэрыторыю. Грэбанне гэтымі патрабаваннямі можа прывесці да трагічных наступстваў. Што ўласна і адбылося: па шляху руху мужчыны спрацавала невядомае выбуховае ўстройства...

Сяргей РАСОЛЬКА. rs@zviazda.by